

КАЛЯГА Алег Уладзіміравіч,
выкладчык кафедры гісторыі Беларусі факультэта
гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Янкі Купалы;
КАЛЯГА Ала Васільеўна,
старшы выкладчык кафедры выяўленчага мастацтва
факультэта мастацтваў і дызайну ГрДУ імя Янкі
Купалы

ШЛЯХЕЦКІЯ СЯДЗІБЫ ДОКШЫЧЧИНЫ

Пры вывучэнні шляхецкіх сядзіб сучаснага Докшыцкага раёна звязтае на сябе ўвагу той факт, што гісторыя вельмі далікатна аднеслася да выбару асоб, якім аказалася пад сілу пабудаваць ля вытокаў Бярэзіны і Віліі сапраўдныя радавыя гнёзды. Была магчымасць задаволіць свае архітэктурныя густы ў Радзівілаў, Гальшанскіх, Хадкевічаў, Кішак, Пацаў, але яны гэта не зрабілі, саступіўшы месца прадстаўнікам іншых шляхецкіх родаў. У наш час захаваліся рэшткі толькі некалькіх сядзіб, якія застаюцца жывым напамінам пра шляхецкую эпоху, вобраз жыцця тагачасных уладальнікаў, іх эстэтычныя ўяўленні і запатрабаванні.

Сядзіба ў Докшыцах (гл. уклейку). Докшыцы ўзніклі не пазней XIV ст. як сяло ў складзе Харэцкай (Харэйкаўскай) воласці, частка якой належала віленскаму ваяводзе Войцеху Манівіду, удзельніку Грунвальдской бітвы 1410 г. Упершыню Докшыцы ўпамінаюцца ў грамаце вялікага князя ВКЛ Вітаўта, выдадзенай 13 студзеня 1407 г. у Вільні¹. У ёй Манівід атрымаў пацвярджэнне на сёлы і сялян-даннікаў у Харэцкай воласці, сярод якіх названы даннікі «доксычане» («doxuszane»). Пасля смерці Манівіда (1423) Докшыцы перайшлі да яго сына Яна (Івашкі) Манівідавіча, у 1485 г. да сына апошняга — Войцеха. Пасля яго смерці ў 1475 г. спадкемцамі манівідавай спадчыны сталі дзве сястры — Ядвіга

(жонка Алехны Судзімонтавіча) і Соф'я (жонка Мікалая Радзівілавіча). Пры падзеле спадчынай уласнасці частка двароў у Докшыцах дасталася Ядвізе, частка — Соф'і.

У далейшым Докшыцы зведалі яшчэ большае драбненне паміж уласнікамі. Доля Ядвігі адышла да яе дачкі Соф'і, якая ў канцы XV ст. выйшла замуж за князя Аляксандра Юр'евіча Гальшанскага, а пасля яе смерці (1517) была падзелена паміж чатырма яе дочкамі і сынам Паўлам, віленскім біскупам. З іх доля ў Докшыцах дасталася Ганне Гальшанскай (жонка Мікалая Юр'евіча Паца), потым яе сынам. Доля ж Соф'і Радзівілавай перайшла да яе чатырох сыноў — Мікалая, Яна, Юрыя і Войцеха. Пасля смерці апошняга з іх (1519) аddyўся чарговы падзел уладанняў. Частка даннікаў з Докшыц адышла да старэйшага з братоў — Мікалая Мікалаевіча Радзівіла, пазней віленскага ваяводы (памёр у 1521). Яго спадкемцамі сталі жонка Альжбета і троі сыны — Мікалай, Ян і Станіслаў, якія ў 1526 г. падзялілі бацькоўскія ўладанні.

У 1536 г. сярод спадчыны Мікалая Мікалаевіча Радзівіла ўпамінаюцца «докшыцкія людзі», памер іх штогадовай даніны складаў 36 пудоў мёду. З трох братоў Радзівілаў апошні, Ян, памёр у 1542 г., пасля чаго гэта частка Докшыц перайшла ва ўласнасць трох яго дачок. Да 1565 г. дзве з іх памерлі бяздзетнымі. Бацькоўская спадчына адышла да трэцяй сястры — Ганны, якая была жонкай (з 1554 удавой) Станіслава Пятровіча Кішкі. У 1560 г. ёй належалі 48 двароў (службаў) у Докшыцах, дзе ў той час ужо існавала царква.

Род князёў Гальшанскіх, уладальнікаў судзімонтайскай часткі Докшыц, згас са смерцю біскупа Паўла ў 1555 г. Спадчына адышла да нашчадкаў па жаночай лініі. Імі былі дзве дачкі Ядвігі Гальшанскай ад шлюбу з Янам Літаворам Храбтовічам, а таксама дзеці Ганны Гальшанскай. Судзімонтайская спадчына была падзелена паміж імі на невялікія долі. Адзін з сыноў Ганны Гальшанскай і Мікалая Паца, Дамінік, у 1557 г. прадаў частку даннікаў «на Русі в Довкишчах» Станіславу Садоўскому, службніку Ганны Кішчынай. Апошняя ў красавіку 1560 г. купіла долю Садоўскага ў Докшыцах за 300 літоўскіх грошаў, а праз шэсць месяцаў

¹ Ochmański, J. Witoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis Lituaniae 1386–1430 / J. Ochmański. — Warszawa ; Poznań, 1986. — S. 70–72.

падаравала докшыцкіх даннікаў («отчизных» і купленных «на вечность») служэбніку Пятру Скалдзіцкаму. У 1561 г. Ганна набыла ў Станіслава Мікалаевіча Паца са згоды яго братоў Мікалая, Дамініка і Паўла («маючи от всее братии моц») іх долю ў Докшыцах, якая налічвала «полторы службы» людзей. Заставалася яшчэ адна частка Докшыц, што належала сястры Ганны Гальшанскай Ядвізе, потым дачэ апошняй Ганне і яе мужу Юрью Осціку. У 1569 г. іх сын Мікалай Юр'евіч Осцік падараваў гэтую частку Докшыц свайму зяцю, князю Льву Сангушку-Кашырскаму. Далейшы след яе не прасочваецца. Пасля смерці ў 1600 г. Ганны Кішчынай Докшыцы належалі яе сыну Станіславу Кішку (памёр у 1617), а фактычна сынам апошняга².

У 1621 г. Докшыцы атрымалі статус мястэчка, а ў 1622 г. Станіслаў Кішка падараваў асноўную яго частку (на правым беразе р. Бярэзіна) капітулу жамойцкага біскупства, якое ў той час узначальваў Левабярэжную частку Докшыц у сярэдзіне XVIII ст. набыў у спадкаемцаў Кішкай мінскі кашталян Юдзіцкі, які потым прадаў яе Антонію Гутаровічу³.

Сядзіба ў Докшыцах вядома дзякуючы малюнку нямецкага мастака Альбрэхта Адама. У 1812 г. ён удзельнічаў у паходзе Напалеона ў Расію, па выніках якога пакінуў шмат эскізаў батальных сцэн, адкрытых паходных бівакоў, пейзажных работ з фрагментамі тых мясцін, праз якія праходзіла французская армія. У першыя месяцы вайны Альбрэхт Адам апынуўся ў складзе злучэнняў віцэ-караля Італіі Яўгена Багарнэ ў Докшыцах. На малюнку мастак перадаў момант вялікага пажару, які спустошыў не адзін гаспадарскі двор, пакінуўшы без даху над галавой амаль кожную mestачковую сям'ю.

З малюнка Альбрэхта Адама бачна, што сядзіба мела невялікі прыгожы драўляны аднапавярховы палац з чатырохсхільным дахам. Яго парадны фасад упрыгожваў чаты-

² Насевіч, В. Л. З феадальных часоў / В. Л. Насевіч // Родныя вытокі. — 1991. — 22 лістапада. — С. 3.

³ Докшыцы // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Докшыцкага раёна. — Мінск : БелЭН, 2004. — С. 708–709.

рохкалонны порцік з незвычайным па форме паўкруглым франтонам, а вуглы — пілястры. З правага боку параднага партэра з традыцыйным кругам стаяла таксама невялікая двухпавярховая афіцына, за якой месціліся іншыя службовыя і гаспадарчыя пабудовы. Апошній вядомай літаратурнай крыніцай аб сядзібе з'яўляецца інвентар за 1854 г. Сядзіба страчана.

Сядзіба ў в. Гняздзілава (гл. уклейку). Узнікла не пазней XIV ст. на тэрыторыі ўладанняў Манівідаў у старынгтнай Харэцкай (Харэйкаўскай) воласці. Упершыню бортнікі «гняздзілавічы» («nezdylowusy») упамінаюцца ў пацвярджальнай грамаце вялікага князя ВКЛ Вітаўта, выдадзенай 13 студзеня 1407 г. віленскому ваяводзе Войцеху Манівіду. У далейшым адна з частак Харэцкай воласці перайшла ад Манівідаў да іх сваяка Алехны Судзімонтавіча, потым да яго зяця Станіслава Барташэвіча Мантойта, другая — да Радзівілаў. У абедзве часткі ўваходзіла пэўная колькасць сялян-даннікаў з Гняздзілавіч⁴.

У 1567 г. Гняздзілавічы згадваюцца сярод маёнткаў М. Ю. Радзівіла Рудога, які ў 1570 г. здаваў іх у «заставу» (заклад) В. Тышкевічу. Радзівіліўская частка Гняздзілавіч была далучана да маёнтка Жупраны ў Ашмянскім павеце. У пачатку XVIII ст. Гняздзілавічы належалі Рудамінам-Дусяцкім, ад якіх былі закладзены кляштару кармелітаў у Глыбокім. У 40-я гг. XIX ст. перайшлі роду Шышкаў. У 1882 г. маёнтак Гняздзілава быў узяты ў дзяржаўны скарб, а ў канцы XIX ст. перайшоў ва ўласнасць Козел-Паклеўскіх, потым — Слатвінскіх, сын якіх Міраслаў валодаў Гняздзілавам да 1939 г.⁵

На месцы старой барочнай сядзібы ў першай палове XIX ст. фарміруеца вялікая прыгожая сядзіба ў стылі класіцызму. Стары сядзібны дом быў параўнальна невялікі, але прыгожы. Паркавы фасад будынка меў мураваную

⁴ Гняздзілава // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Докшыцкага раёна. — Мінск : БелЭН, 2004. — С. 722.

⁵ Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej / R. Aftanazy. — Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1991. — T. 1. — S. 68.

тэрасу, на якую выходзілі з портэфенетры. Мелася тэраса з балюстрадай на парковым фасадзе. Пазней да яго прыбудоўваюцца бакавыя аб'ёмы з трохскатнымі дахамі, а да параднага фасада — плоскі аб'ём-тамбур, завершаны трохвугольным шчытом. Параўнальна вялікі палац, вядомы па фотаздымку 1894 г., заняў дамінуючае становішча ў сядзібе і быў апаясаны прыгожым вянком пасаджанага вечназялёнага самышта. У палацы было некалькі рэпрэзентатыўных пакояў з прыгожым малюнкам паркету, белымі кафельнымі печамі, стыльной мэбллю. Асабліва вылучаліся галоўны хол, сталовялізным столом і крэсламі, абабітымі скураю, партрэтная зала, у якой меўся збор фамільных партрэтаў, у асноўным копій партрэтаў роду алошніх уладальнікаў Слатвінскіх. З боку парку быў вялікі салон з камінам, абстаўлены мэбллю у стылі Людовіка XV, абабітай адамаскам. Да яго прылягала вялізным сталом і крэсламі, абабітымі скураю, партрэтная зала, у якой меўся збор фамільных партрэтаў, у асноўным копій партрэтаў роду алошніх уладальнікаў Слатвінскіх. З боку парку быў вялікі салон з камінам, абстаўлены мэбллю у стылі Людовіка XV, абабітай адамаскам. Да яго прылягала вялізным сталом і крэсламі, обабітымі скураю, партрэтная зала, у якой меўся збор фамільных партрэтаў, у асноўным копій партрэтаў роду алошніх уладальнікаў Слатвінскіх. З боку парку быў вялікі салон з камінам, обстаўлены мэбллю у стылі Людовіка XV, обабітай адамаскам. Да яго прылягала вялізным сталом і крэсламі, обабітымі скураю, партрэтная зала, у якой меўся збор фамільных партрэтаў, у асноўным копій партрэтаў роду алошніх уладальнікаў Слатвінскіх.

З левага боку ад палаца размешчана афіцына. Будынак (захаваўся) вышэйшы за палац, параўнальна вялікі (28×14 м), цагляны і атынканы. Дэкор складаюць руст, а ўверсе пояс з трыгліфамі і спараныя пілястры. Цэнтраль-завяршаецца трохвугольным франтонам. Палац з афіцынай Відаць, адпаведна пашырэнню памераў палаца змяняўся яго першапачатковы выгляд. У выніку ён мае цэнтральны традыцыйны круг, размешчаны на галоўнай восі (адпавядае пачатковаму сядзібнаму дому) і 2 бакавыя, сіметрычна размешчаныя адносна першага круга. На ім дажываюць 2 старыя ліпы са слядамі былой фармоўкі. Перад партэрнам вялікі вадаём, які візуальна пашырае парковую

⁶ Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. — T. 1. — S. 69.

прастору і з'яўляецца акцэнтам перспектывы. Ён узнік пры перапланіроўцы сядзібы на галоўнай барочнай восі. Апошні ўладальнік Міраслаў Слатвінскі планаваў пабудаваць праз вадаём мост⁷.

За палацам на плошчы 3 га размяшчаўся парк, які захаваўся ў сваіх быльых межах і спалучае рысы барочнай рэгулярнай і новай пейзажнай планіроўкі. У цэнтры яго — фрагменты чатырох ліпавых алей быльых баскетаў. Адна з алей размешчана на галоўнай восі, яна нешырокая (6 м), дрэвы пасаджаны праз 2 м. Вось замыкаецца відавым штучным узгоркам, які меў вінтавую вузкую сцяжынку, што вяла на вяршыню да драўлянага стала.

Паўднёвы баскет мае выразныя рысы планіроўкі: адзінкавыя ліпы, быццам калоны, стаяць сярод падросту з клёна, ліпы, ясеня. Ён служыў агародам, тут былі дом садоўніка з цэглы (захаваліся руіны), сковішча яблыкаў. З усходняга боку размяшчаўся сад (вырошчваліся раннія гатункі яблыкаў). Паркавы выгляд баскету надавала альтана з ліпы да 10 м у дыяметры. Ліпы (захавалася 17) нясуць сляды былой фармоўкі на вышыні 3 м. Дрэвы аднавілі кроны і ўтвараюць прыгожы шацёр. Супраць альтаны на ўскрайку былога баскета пад кронамі векавых ліп і клёнаў стаіць капліца Козел-Паклеўскіх, узведзеная ў неарэнесансных формах. Пабудова 8-гранная ў плане, складзена з бруса, мае гарызантальную абшыўку ўнутры і звонку. Завяршаецца прыгожым купалам з ліхтарыкам, які нагадвае ў мініяцюры купал касцёла ў Мядзелі. Крыпта капліцы складзена з валуну і бута. Бутавая падпорная сценка складанай канфігурацыі (адпаведна граням капліцы) падкрэслівае невялічкі пагост. На ім былі пахаваны прадстаўнікі роду Шышкаў (захаваліся адзінкавыя надмагільныя пліты).

Да парку прымыкалі сады. Паўднёвы сад, які ахоплены радамі ліп, вымерз у суроўную зіму 1939—1940 гг. Другі сад плошчаю 5 га займае паўночна-заходнюю частку сядзібы,

⁷ Старадаўнія сядзібы і паркі // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Докшыцкага раёна. — Мінск : БелЭН, 2004. — С. 677.

быў агароджаны (агароджа не захавалася) і абсаджаны бярозай.

У сядзібу вялі 3 алеі. Заходняя ўязная алея была галоўнай. Уезд фіксаваўся брамай з невялічкай вартоўняй. Захаваліся 2 цагляныя атынкаваныя масіўныя пілоны з вузкімі гатычнай формамі праёмамі для праходу і глыбокімі паўцыркульнымі бакавымі нішамі. Пары сферычных ніш імітуюць байніцы, а завяршэнне пілонаў зубчатае на манер крапасных сцен. Ад брамы ішла бакавая дарога ў гаспадарчы двор. Тут меліся 2 кароўнікі на 120 галоў (разводзілі племянных кароў), цялянік, канюшня, свіран, кузня, сталярня і іншыя забудовы⁸.

Сядзіба мела гумнішча (характэрны элемент рэнесансных сядзіб), спланаванае ў выглядзе прамавугольnika, агароджанае ўязной брамай. Яе вяліны пілоны былі вырваны ў 1966 г. Уключала ток з малатарній і гаспадарчыя пабудовы, пляцоўкі для снапоў, саломы (цяпер свабодная тэрыторыя). Службовыя і гаспадарчыя пабудовы прымыкалі з бакоў да параднай часткі двара (стайні з карэтнай, сыраварня і інш.). Захавалася лядоўня, пабудаваная з валуноў і цэглы.

Сядзіба ў в. Сіццы (гл. уклейку). Першое ўпамінанне пра Сіццы адносіцца да 1530 г. У пачатку XVI ст. Сіццы, што былі ў складзе маёнтка Ваўкалаты, з'яўляліся часткай уладанняў троцкага ваяводы Багдана Саковіча. Яго дачка Альжбета выйшла замуж за Мікалая Радзівіла, віленскага ваяводу. Сіццы разам з Ваўкалатамі сталі ўласнасцю Радзівілаў. Пазней у складзе маёнтка Ваўкалаты Сіццы перайшлі да Ю. Слуцкага, потым да Ю. А. Хадкевіча, ва ўладаннях якога дворац Сіццы ўзгадваецца ў 1567 г.⁹ Пазней невядома якім чынам Сіццы сталі ўласнасцю Бжастоўскіх.

Сядзіба ў Сіццах захавалася часткова. Закладзена на паўднёва-заходнім ускраіне прыкладна ў другой палове XVIII ст. Бжастоўскім. Яна несла харкцэрныя рысы стылю

⁸ Старадаўнія сядзібы і паркі. — С. 677–678.

⁹ Насевіч, В. Л. З феадальных часоў / В. Л. Насевіч // Родныя вытокі. — 1991. — 22 лістапада. — С. 3.

барока. Мела выразную і працягнутую кампазіцыйную восьмісіметрычна-восевую пабудову. Уваход фіксуецца вялізнай трох'яруснай брамай, пабудаванай з буйнапамернай цэглы. Maciўnaya трохпраўётная арка з вялікім цэнтральным праёмам утварае першы ярус. Другі ярус прадстаўлены прамавугольным у плане аб'ёмам з невялікім надваротным памяшканнем, якое мае цыліндрычнае скляпенне. Унутр яго вядуць 2 вінтавыя лесвіцы. Завяршаецца брама невялікай вежай з купалам. Брама мела драўляны механізм, які забяспечваў ход гадзінніка з «зязюляй», зроблены мясцовым майстрам. Цяжкаватае на выгляд збудаванне зневажне на гадвае манастырскую браму-званіцу. Перад ім, сіметрычна з двух бакоў, растуць пачарнелыя ад часу бярозы. З левага боку да брамы прымыкала выщыгнутае, на двух узроўнях цаглянае збудаванне, якое называлася кашара. Было, відаць, мясцовай формай кардыгардый, якія будаваліся пры замках, гарадскіх валах і прызначаліся для размяшчэння варты або гарнізона (захавалася ў руінах).

Ад брамы ўздоўж галоўнай восі ідзе ліпавая алея. Партер з традыцыйным кругам быў вялікі, адкрыты. За ім стаяў барочны палац Бжастоўскіх, які, магчыма, ужо пры новых уладарах Дамейках прыняў класіцыстычны выгляд. Захаваліся частковы пілоны былога порціка параднага фасада, фрагменты скляпенняў. Перад палацам, на пад'язным крузе, расла велічная двухствольная ліпа. Каля яе ляжаў валун. Па краю партэра стаяла аднапавярховая афіцына. За палацам быў спланаваны парк у выглядзе шасці прамавугольных баскетаў. Баскеты стваралі алеі, у якіх ліпы былі пасаджаны вельмі шчыльна — праз 0,5 м. Кроны дрэў фармаваліся на вышыні 5 м, і алеі мелі выгляд зялёных калідораў. У іх сценах былі нішы, якія служылі альтанкамі. Ад часу ліпы маюць ужо нездаровы выгляд, сухія галіны, ствалы пакрываюцца імхамі і лішайнікамі, але яшчэ выразна перадаюць асаблівасці планіроўкі барочнага парку¹⁰.

¹⁰ Старадаўнія сядзібы і паркі. — С. 674–675.

У 1798 г. маёнтак адышоў да роду Дамейкаў герба «Данель». Гаспадары пахаваны на мясцовых могілках (в. Рапяxі). Першым гаспадаром з іх быў Тадэвуш (1762–1838), сын Казіміра (н. у 1725), скарbnіка інфлянцкага і каралеўскага, камісара віленскага, і Багумілы Адахоўскай з Свентаржэцкіх. Тадэвуш, мечнік мсціслаўскі (1788), падсудак Віленскага павета (1801), падкаморы (1817), быў жанаты са Схаласцынай (1768–1827), якая пахавана побач. Яны мелі сыноў Страфана Аляксандра (1804–1878), Казіміра Франца (1805–1875) і Люцыяна Вінцэнтыя (н. у 1808), якія даводзіліся стрыечнымі братамі знакамітаму Ігнату Дамейку. Яго бацька Антоні Гіпаліт (1764–1809) быў жанаты з Каралінай з Анцутаў, даводзіўся родным братам Тадэвушу і валодаў маёнткам Мядзвядкі.

Па спадчыне Сіццы разам з Гервятамі адышли старэйшаму сыну Страфану Аляксандру, жанатому з Сафіяй з Брахоцкіх (1814–1899). Яна таксама пахавана ў Рапяxах. Страфан, часцей называўся Аляксандрам, быў маршалкам дваранства Віленскага павета (1832), меў званне камергера юнкера (1834), потым званне камергера і тайнага саветніка. З 1855 г. і да канца жыцця з'яўляўся маршалкам дваранства Віленскай губерні. Быў вельмі лаяльны да царскай улады, асуджаў паўстанне 1863–1864 гг.¹¹

Аляксандар перапланаваў і пашырыў сядзібу. Яна набыла рысы пераходнага перыяду ад барока да класіцызму. Кампазіцыйным цэнтрам становіща новы палац — невялікі драўляны аднапавярховы будынак з шасцікалонным порцікам на парадным фасадзе, крыты гонтам. На тыльным баку будынка, абвітым дзвяочым вінаградам, меўся ганак з трохскатным дахам. Да будынка прымыкала аранжарэя — цэнтрычная ў плане будова з канічным дахам. У ёй вырошчвалі розныя трапічныя і субтрапічныя дрэвавыя расліны. Пры гэтых былоя рэгулярная планіроўка была ўшанавана, захаваны баскеты. Толькі іх прастора прыняла пейзажны выгляд шляхам фарміравання дрэвавых групп, якія межаваліся з палянамі,

пасадкі дрэў у выглядзе салітэраў. Захоўваюцца ў выглядзе руіны калоны порціка былога палаца. Старожытны курган на ўскрайку парку, авеяны легендамі, служыць відавым узоркам. Фарміруюцца новыя пейзажныя кампазіцыі ў паўночнай частцы сядзібы. На мясцовым ручаі, прытоку р. Сэрвач, ствараецца водная сістэма з дзвюх вялікіх сажалак. Яна пашырае парковую прастору, становіща акцэнтам перспектывы з уязной ліпавай алеяй, якая праходзіць па заходняй ускрайніне сядзібы і, змяніўшы кірунак на ўсход, падыходзіць да старадаўніяй брамы.

Адзначаная планіроўка добра прасочваецца цяпер. Толькі былыя группы дрэў прынялі выгляд самкнутых складаных насаджэнняў, замест газона расце пустазелле. Заастаюць вадаёмы. Дрэвы разрасліся і закрылі былыя перспектывы. На ўскрайку парку стаіць магутны дуб-волат, якому, бадай, больш за 400 гадоў.

Адзін з заходніх баскетаў, відаць, пазней стаў месцам размяшчэння парнікова-цяплічнай гаспадаркі. Ён мае бутавую сцяну вышынёй да 2,5 м, таўшчынёй 0,7 м, завершаную чарапічнай дахоўкай. Нішы сцяны, якая добра захавалася, спрыялі вырошчванню вінаграднай лазы, адзіння расліны якой вяліся яшчэ ў апошні час. У склад бакавой агароджы быў уключаны домік агародніка, пабудаваны з цэглы, і невялічкая вяндлярня, якая адначасова служыла парковым павільёнам¹².

На апошнім этапе развіцця сядзібы Вацлавам Дамейкам, сынам Казіміра, быў абноўлены гаспадарчы двор, пабудаваны жылыя дамы. Новыя пабудовы занялі паўднёва-ўсходнюю частку сядзібы і часткова захаваліся. Двор прамавугольны ў плане. Будынкі размешчаны па перыметры. Архітэктурную цікавасць з іх уяўляе двухпавярховы будынак з цэглы. Таўшчыні яго сцен 71 см. Ніжні паверх прадстаўлены амаль квадратнымі ў плане камерамі, перакрытымі крыжовымі скляпеннямі. Вуглы і фасады сцен умацаваны эскарпамі. Будынак знешне нагадвае манастырскі корпус або

¹¹ Старадаўнія сядзібы і паркі. — С. 675–676.

¹² Старадаўнія сядзібы і паркі. — С. 676.

гандлёвы рад. Другі будынак вялікіх памераў — 56×16 м. Канструкцыю сцен тримаюць моцныя мураваныя шулы, атынкованыя, з украпінамі чорнага шчэбеню. Пралёты даўжынёй 7 м закладзены шасцю сасновымі вянцамі, адзін ніжні — дубовым.

У 1934 г. сядзіба атрымала новую агароджу (дата выкладзена чорным шчэбенем), аснову якой складаюць магутныя бутавыя пілоны (130×80 см), завершаныя бетанаванымі плітамі. У 1935 г. не стала Вацлава. Маёнтак перайшоў да яго сястры Леанілы Паплаўскай з Сурвілішак¹³.

Зараз сядзіба мае форму вялікага, больш чым за 9 га прамавугольніка, ахопленага з бакоў дарогамі, якія нясуць рэшткі былых дамейкаўскіх алей.

Акрамя трах пералічаных найбольш вядомых шляхецкіх сядзіб на тэрыторыі Докшыцкага раёна захаваліся таксама асобныя элементы сядзібных комплексаў у вёсках Бярозаўка, Кіякова і Параф'янова.

¹³ Старадаўнія сядзібы і паркі. — С. 676.